

ЛАУРЕАТЫ СКОРИНИНСКИХ НАУЧНЫХ ЧТЕНИЙ – 2004

Подведены итоги традиционного конкурса научно-исследовательских работ на присвоение их авторам почетного звания «Лауреат Скорининских чтений-2004». Победителями признаны к.т.н., доцент кафедры ОВМ и программирования В.Е. Быховцев, к.э.н., ассистент кафедры экономики и управления производ-

ством В.А. Щепов и к.ф.-м.н., доцент кафедры теоретической физики О.М. Дерюжкова.

28 мая лауреаты выступили с научными докладами на Совете университета, ректор д.хим.н., профессор А.В. Рогачев вручил им соответствующие Дипломы и денежные премии.



**ДЕРЮЖКОВА
Оксана Михайловна**

Цикл работ «Низкоэнергетические электромагнитные характеристики адронов в диаграммных моделях». Он включает 13 статей в рецензируемых журналах и сборниках научных трудов. Рассмотрены электромагнитные характеристики составных двухчастичных систем; исследованы свойства адронов, обусловленные их внутренней электромагнитной структурой и взаимодействием с электромагнитным полем. Электромагнитные характеристики простейших кварковых систем определены в рамках квантово-полевых составных моделей на основе применения диаграммного подхода. Полученные результаты могут быть применены для теоретического описания составных двухчастичных систем и определения их электромагнитных характеристик, а также для анализа экспериментальных данных, которые будут получены в реализуемых и планируемых проектах (MAMI, TRIUMF, CEBAF, COMPASS).

Творчество – путь к самовыражению

В КАЖДОЙ МЕЛОЧИ – МНОГО МЫСЛИ

В выставочном зале ГГУ завершила свою работу областная выставка детского технического творчества, посвященная 60-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 75-летию детского технического творчества в нашей республике.

В ее разделах демонстрировалось более 600 экспонатов, которые представляли 26 районных и городских центров технического творчества учащихся. Самыми активными оказались Рогачевский (56 работ) и Добрушский (около 30 работ) районы; из внешкольных учреждений – Гомельская городская станция юных техников (95 экспонатов) и областной центр технического творчества учащихся (97 экспонатов).

– В каждой из работ, – отметил директор Гомельского центра технического творчества учащихся Н.А. Матвеевич, – заложена творческая мысль, идея, знания, умения и навыки, которые ребята получили в кружках.

Лучшие экспонаты будут демонстрироваться в ноябре на республиканской выставке технического творчества учащихся.

Значение выставки, без сомнения, огромно как для посетителей, так и для участников. Им слово:

Евгений СНИЦАРЕВ – ученик 10 класса СШ №13 г. Жлобина. На выставке были представлены несколько его работ, в том числе табурет и детские стулья, выполненные им под руководством учителя технического труда и технологий В.В. Гузова. «Я занимаюсь у Виталия Васильевича с 7 класса, – рассказал Женя. – У нас в школе им организованы технологические классы с трудовым профилем, и очень много желающих учиться в них. Ведь не каждому хорошоются русский язык, математика, например, а тут есть шанс проявить себя, свои трудовые умения. У нас в школе также открыт магазин (есть и выездной), где любой желающий может купить мебель, замки, сделанные нашими руками. И люди приходят, покупают, даже заказы нам дают. Очень приятно чувствовать себя полезным».

Павел КАРЕБО – ученик 8 класса СШ №12 г. Гомеля, воспитанник Гомельского областного центра технического творчества: «Я считаю, что каждый кружок вносит свой вклад в развитие творчества в нашей республике. И проведение выставок очень важно, это огромный стимул, особенно для начинающих; это возможность показать результаты своего труда и почивать на них. Что они небезразличны другим людям».

На выставке был представлен особый раздел технических работ, выполненных участниками студенческого творческого клуба «Электроника», который существует на базе физического факультета специальности «Физика. Техническое творчество» с 1997 года.

– Выставка детского технического творчества, – говорит ст. преподаватель кафедры общей физики, руководитель клуба Игорь Николаевич Яковцов, – это демонстрация детских работ. А разработки студентов должны направить детей, показать, как нужно делать, как правильно и качественно творить; этим и объясняется наше внеконкурсное участие в данной выставке. Мальчики, которые сегодня занимаются в кружках технического творчества, в будущем придут на нашу специальность и в наш клуб. Практика показывает, что это так. Большинство членов

клуба – выпускники высшего профессионального училища электротехники. На выставке представили свои дипломные работы: не сомневаемся, что их защита будет успешной. Желаем ребятам удачи; а клубу и его руководителю – процветания.

Евгений МЕЛЬНИКОВ – студент 4 курса. На выставке представлена его курсовая работа на тему: «Функциональный генератор».

– В свое время я ходил в кружок радиоэлектроники в г. Рогачеве. Целенаправленно поступил на специальность ФТТ, потому что только здесь можно совершенствовать свое техническое образование. Думаю, что выставка работ старшекурсников сделана в какой-то степени и для студентов-физиков младших

Гомельскі ўніверсітэт

Нам – 75

АБ АДКРЫЦЦІ

ГОМЕЛЬСКАГА ПЕДАГАГІЧНАГА ІНСТИТУТА

(ЗАКАНЧЭННЕ.
ПАЧАТАК на 1-й стар.)

якія неабходна было адкрыць у 1930/31 навуч. г. 20 чэрвеня НКА перадаў дакументы ў СНК. На сумесным пасяджэнні СНК і Экономнарады БССР 21 чэрвеня 1930 г. было прынята рашэнне аб адкрыці педагогічных інстытутаў у Віцебску, Гомелі і Магілёве з наборам студэнтаў у 300 чалавек (гл. дакумент). У сувязі з гэтым спынялісь прыёмы ў падтэхнікумы. Дэфіцит бюджетных сродкаў прымусіў крауніцца распублікі адкладаці адкрыцце педагогічных інстытутаў ў Магілёве. Усе гэта сведчыло аб складанасці вырашэння такіх праблем, таму што сродкі на вну выдзяляюцца ў Дзяржплан ССР.

13 ліпеня 1930 г. презідым Гомельскага АВК прыняў пастаўну аб размяшчэнні педагогічнага інстытута ў новым будынку школы 7-годкі па вул. Пралетарскай для заняткаў у другую змену. Пад агульныя памяшканні планавалася выкарыстанне будынка падтэхнікума, які пераводзіўся з Гомеля ў Рэчыцу. Была выказана просьба НКА аб выдзяленні сродкаў для новага будынка педагогічнага інстытута і рамонту выдзеленых агульных памяшканняў.

Урадавае рашэнне дало падставу для афіцыйнай інформацыі аб адкрыцці педагогічнага інстытута ў Гомелі праз «Палесскую працу-ду». 9 ліпеня 1930 г. газета паведамляла, што «... з новага навучальнага году адчыняеца педагогічны інстытут з двухгадовым курсам навучання, разлічаны на 300 чалавек. Інстытут мае на мэце рыхтаваць настаўнікаў для другога канцэнтра 7-гадовай школы». У публікацыі ад 3 жніўня ўдакладнялася, што ў педагогічнага інстытута будуть рыхтавацца для сельскіх школ, а будынак былога Акрамадзела (у БССР пачаўся расфарміраванне аргура і яго установы) перадаецца пад педагогічны інстытут. 23 жніўня 1930 г. была змешчана абліява аб тым, што для члену прафсаюзаў у педагогічнага інстытута будзе выдзелены месцы і да 1 верасня ажыццяўляеца прыём заяў. Восеньскі набор з вялікімі цяжкасцямі працягваўся да 1 кастрычніка 1930 г. З пачаткам заняткаў брыгада студэнтаў педагогічнага інстытута была накіравана на сельгасработы ў саўгас «Рагінь».

Архіўныя дакументы сведчаць, што ўрачыстае адкрыцце Гомельскага педагогічнага інстытута адбылося 8 лістапада 1930 г.

Усе гэтыя арганізацыйныя і

курсов, чтобы они поняли, что на факультете нужно работать, что-то создавать, а не тратить время впустую.

Александр ПОБІЯХА – студэнт 3 курса, рукаводитель кружка астрономаў СШ №30 г. Гомеля.

– Круг моих интересов – на стыке астрономии и электроники; под руководством И.Н. Яковцова занимаюсь автоматизацией астрономических приборов. В мой кружок приходят ребята 10-11-х классов, проводим колле ктивное наблюдение различных астрономических объектов, анализируем, делаем выводы о строении окружающего мира. В будущем вижу себя астрофизиком.

Александр САПАТЬКОВ – студэнт 2 курса.

– С детства потянуло к технике, читал книги про радио. Затем узнал про радиотехнический кружок Рогачевской станции юных техников и записался туда. Успешно участвовал в городских и областных конкурсах научно-технического творчества –



так пришел в ГГУ и в клуб «Электроника». Здесь ощущается сплоченность ребят; сообща разрабатываем идеи, здесь есть чему поучиться. Думаю, буду заниматься альтернативным использованием высоких энергий в производстве.

Алексей БРЕДИХИН – выпускник высшего профессионального училища электротехники. На выставке представлена часть его дипломной работы: «Система дистанционного дискретного управления».

– У меня все началось с радиоконструктора, который купил отец. Первой вещью, которую сделал сам, был электронный кубик. Друзья посоветовали обратиться в клуб к Игорю Николаевичу Яковцову. Сегодня клуб – это стиль моей жизни. И я хочу высказать мнение всех его участников: мы очень благодарны Игорю Николаевичу Яковцову за его терпение, поддержку, бескорыстную самоотдачу нашему творчеству. Мы уходим и приходим, а главный герой остается здесь – это наш учитель.

... Как видим, на выставке пятикурсники представили свои дипломные работы: не сомневаемся, что их защита будет успешной. Желаем ребятам удачи; а клубу и его руководителю – процветания.

Материал подготовила Татьяна ЦЕЛЕХОВИЧ.

На снимке: участники клуба «Электроника» (слева направо): Сергей Барсуков, Алексей Седой, Юрий Шевцов, Евгений Мельников, Андрей Стразде, Сергей Алисайка, Петр Хомченко. Руководитель – И.Н. Яковцов (в центре). Фото В.ЧИСТИКА.



іншыя пытанні, якія былі звязаны з пачаткам дзейнасці Гомельскага педагогічнага інстытута, ляглі на плечы яго першага рэктара. Па прапанаванні наркама асветы Беларусі А.М. Платуна СНК БССР прызначыў у верасні 1930 г. на гэту пасаду Івана Фядотавіча Ермакова (на здымку). Ен працаў у Гомелі да 1 снежня 1931 г.

I. Ф. Ермакоў нарадзіўся 24 лютага 1892 г. у вёсцы Пруднікаў Гарадокскага павета Віцебскай губерні ў сям'і селяніна.

1911 г. скончыў Полацкую настаўніцкую семінарню. Да рэвалюцыі 1917 г. настаўнічай Уздзельнічай у першай сусветнай вайне.

У 1918 г. стаў членам РКП(б). Уздзельнік грамадзянскай вайны. Пасля дэмабілізацыі І.Ф. Ермакоў – на партынай і савецкай работе. З 1926 г. па 1928 г. ён быў загадчыкам аддзела Народнай асветы Мазырскай акругі, а затым – да жніўня 1930 г. на гэтыя пасадзе ў Мінскай акруге.

Пастановай Калегіі Наркамата асветы БССР ад 16 лістапада 1931 г. Іван Фёдаравіч быў прызначаны рэктарам БДУ. На гэты пасадзе ён працаў у 1 снежня 1931 г. да верасня 1933 г. Затым – зноў партынай і савецкай работа. У 1940 г. быў прызначаны рэктаром Мінскага педагогічнага інстытута. Уздзельнік Вялікай Айчыннай вайны. З 1946 г. па 1953 г. І.Ф. Ермакоў – рэктар Аршанскага настаўніцкага інстытута. З красавіком 1953 г. быў персанальным пенсіянерам.

З усяго вышэйсказанага відзімае, што афіцыйнай датай адкрыцця Гомельскага педагогічнага інстытута можна лічыць урадавае рашэнне ад 21 чэрвеня 1930 г., якое было падпісаны старшынёй СНК БССР Мікалаем Міхайлавічам Галадзедам. (Аб прычынах перайменавання педагогічнага інстытута чытаць у наступным нумары нашай газеты).

Матерыял падрыхтаваў дэкан гістарычнага факультэта, к.г.н., дацэнт М. СТАРАВОЙТАУ.

ФАКУЛЬТЭТУ ФІЗІЧНАЙ КУЛЬТУРЫ – 55!

2004 год – юбілейны для факультета фізічнай культуры нашага універсітэта. Варта звязнуцца цяпер да пройдзенага за дзесяцігоддзі шляху, узгадаць тых, хто стаяў ля вытоку, і тых, хто прыйшоў ім на змену, паразважаць пра цяперашнія месца факультета ў сістэме падрыхтоўкі прафесійных кадраў, падумаць пра

Начало ёсць 55 год таму, калі разшннем урада БССР пры Гомельскім дзяржаўным педагогічным універсітэце імя В.П.Чкалава быў адкрыты (у дадатак да фізіка-матэматычнага, філалагічнага і біялагічнага) факультэт фізічнага выхавання. Яго ўзначаліў першы дэкан Д.І.Волкаў. Напэўна, сам Дзмітрый Іванавіч у тым далёкім паслявенным 1949 годзе не змог бы сказаць дакладна, які лёс чакае яго падраздзяленне ў будучыні, мабыць, ён пра гэта мноства не разважаў, але зрабіў ёсць, каб давераны яму факультэт набыў аўтарытэт, заняў годнае месца ў сістэме падрыхтоўкі фізкультурных кадраў не толькі Гомельшчыны і Беларусі, але і ўсіх ССР. Зарас можна прызнаць, што першаму дэкану пры падрымцы паллечнікаў-аднадумцаў, арганізатараў і выкладчыкаў факультета Я.Т. Церашкава, Е.Н. Валегуры, Б.С. Трацякову, Б.С. Бычкову і многіх іншых удалося надаць справе такі імпульс, які дазволіў ёй паспяхова развівацца не адно дзесяцігоддзе. «Як стартуеш – этак і фінішую» - любяць казаць спартсмены. І старт у факультете быў удалы! Дастаткова сказаць, што калі першы выпуск 1953 года адсвятавалі толькі 13 дыпломаваных спецыялістаў, то ўжо на пачатку 60-х гадоў набор студэнтаў на факультэт дасягнуў 200 чалавек! Адкрылася завочнае аддзяленне, з'явіліся новыя кафедры. А на міжнароднай арэне старставала цэлая плеяда гомельскіх спартсменаў, бяспрэчнымі лідерамі сярод якіх стаў Леанід Гейштар: у 1961 і 1963 гадах – чэмпіён Еўропы па вестуванню на каное, у 1963 – чэмпіён свету і як апafeoz – залаты медаль на XVII Алімпійскіх гульнях у Рыме! (на здымку).



А ці можна ў гэтым шэрагу не згадаць тагачаснага студэнта-спартсмена, уладальніка Кубка Еўропы, уладальніка XIX Алімпійскіх гульнях спрятнтара-лёткаатлета Уладзіслава Сапею?

Карацей, ёсць усе падставы лічыць, што першы, «Волкаўскі», этап станаўлення і развіцця факультета быў надзвычай плённым і паспяховым, бо быў закладзены моцны падмурок для ўсіх далейших здабыткаў і дасягненняў. І не апошнюю ролю ў гэтым працэсе адыграла асоба першага дэканана, пра якога ў памяці яго ўдзячных выхаванцаў, сёняшніх ветэранаў фізкультурнага руху засталіся самыя лепшыя ўспаміны, бо нягледзячы на строгі нораў, ён мог унікнучы на праблему кожнага студэнта і дапамагчы яму.

У 1966 годзе эстафету кірауніцтва факультетам пераняў выпускнік 1960 г. А.Ф.Семікоп, які ўзначальваў яго да 1973 года. Дарэчы, традыцыя запаўняў адміністрацыйныя і выкладчыцкія вакансіі ўласнімі кадрамі працягваецца і па сённяшні дзень. У маладосці нядрэнны футбаліст (гуляў за «Тарпеда» - Масква, «Крылы Савета» - Куйбышава, «Лакаматыў» - Гомель), Арнольд Фёдаравіч быў сяродных выпускнікоў факультета, якія першымі абаранілі кандыдацкія дысертацыі па педагогіцы, а пазней першымі атрымалі навуковую званіцу прафесара. Шмат зрабіў А.Ф.Семікоп для падтрымання навукова-педагагічнага іміджу роднага факультета, для арганізацыі студэнцкай наўку і аспіранцкай падрыхтоўкі. Сярод яго выхаванцаў дастатковая назваць доктара педагогічных навук, прафесара Уладзіслава Аляксееўчыка Баркова, які шмат гадоў працаў загадчыкам кафедры тэорыі і методыкі фізічнай культуры нашага ўніверсітэта, а цяпер з'яўляецца рэктарам Гродзенскага інстытута павышэння кваліфікацыі.

На жаль, Арнольд Фёдаравіч, як і Дзмітрый Іванавіч, ужо пайшлі з жыцця.

Асаблівы этап ў жыцці факультета звязаны з імем яго трэцяга дэканана - Барыса Макаравіча Зайцава. Асаблівы не

толькі таму, што ён самы працяглы, бо выпускнік 1959 г., кандыдат психалагічных навук, дасцэнт Б.М.Зайцаў кіраўнік факультэтам з 1973 па 2000 год (27 год!), але і таму, што гэта быў гады сапраўднага росквіту, калі стабільнасць і надзеянасць работы падраздзялення гарантоваліся высокімі прафесіяналізмам, адказнасцю выкладчыкаў і падмацоўваліся даволі спрыяльнім маральна-психалагічным кліматам. Характэрна, што гэты дэкан падтрымліваў усе ініцыятывы выкладчыкаў, накіраваныя на развіццё навуковай і педагогічнай дзеянасці, павышэнне эфектыўнасці падрыхтоўкі спартсменаў высокай кваліфікацыі. Барыс Макаравіч не баяўся даваць адказныя даручэнні маладым выкладчыкам, што, безумоўна, садзейнічала іх прафесійнаму

будучыню падраздзялення, перспектывы яго развіцця. І гэта зразумела, бо для многіх праца на факультэце фізічнай культуры стала справай ўсяго жыцця, якой аддадзены не толькі імпэт маладосці і надзеяная разважлівая сіла высокага прафесіяналізму, але і мулрасць, што прыходзіць да чалавека ў сталым узроце.

міжнароднай арэне гонар факультэта абаранялі Алену Рудкоўскую – чэмпіёнкі і прызеркі XXV Алімпійскіх гульняў Сяргей Смаль (XXV Алімпійскія гульня, вольная барацьба), Наталля Сазановіч (XXVI Алімпійскія гульня, лёгкая атлетычнае шматбор’е), Яўген Гаўрыленка (XXI Алімпійскія гульня, бег на 400 метраў з бар’ерам), Мікалай Кіраў (XXII Алімпійскія гульня, бег на 800 метраў), Вугар Аруджаў (XXV Алімпійскія гульня, вольная барацьба), Наталля Стасюк (XXVI Алімпійскія гульня, акадэмічнае веславанне). Паспяхова ўдзельнічала ў Алімпійскіх гульнях і разнастайных міжнародных слаборцівтаў Аляксандар Фомчанак, Аляксандар Варабей, Віктар Пусеў, Андрэй Акулаў, Дзмітрый Банькоўскі, Алег Саламахін, Андрэй Смірноў, Ірына

рантаў паспяхова ажыццяўляеца вучэбны працэс, вядзенца актыўнай навуковай і метадычнай дзеянасці, развіваеца студэнцкая навука, аказываеца навуковаметадычнай дапамога установам адакацыі Гомельшчыны. Дарэчы, ў планах факультэта – пераход на двухступеньчатую бакалаўрска-магістарскую падрыхтоўку спецыялісту.

Асаблівы гонар факультэта складае створаная два гады таму навукова-даследчая лабараторыя фізічнай культуры і спорту, якой кіруе дасцэнт К.К.Бандарэнка. Яна ажыццяўляе не толькі навуковую дзеянасць, але і абслугоўвае спартсменаў Гомельшчыны. І безумоўна, працягваеца традыцыя падрыхтоўкі спартсменаў-студэнтаў высокай кваліфікацыі. Напрыклад, студэнты У.Мерынау і С.Невароўскі заявявалі ліцэнзіі на ўдзел у XXVIII Алімпійскіх гульнях у Афінах. Толькі сёлета шэсць студэнтаў сталі чэмпіёнамі і ўладальнікамі Кубка Беларусі ў складзе каманды Гомельскага валенібольнага клуба (трэнер - ст. выкладчык У.У.Макарэвіч), яшчэ чатыры – чэмпіёнамі краіны ў складзе каманды футбольнага клуба «Гомель» (трэнер - ст. выкладчык У.І.Джыоеў), і трох лепшымі плыўцамі краіны. На працягу многіх гадоў паспехова выступала на рэспубліканскім узроўні жаночая гандбольная каманда ўніверсітэта (трэнер - дасцэнт В.П.Крукouski). Асаблівая ўвага кірауніцтвам універсітэта і факультэта надаецца развіццю ўзгліненія хакея. Не выпадкова чатыры студэнты факультэта з'яўляюцца чэмпіёнамі і ўладальнікамі Кубка Рэспублікі Беларусь і другімі прызёрамі прэстыжнага Міжкантынентальнага Кубка Еўропы. Сем студэнтаў факультэта з'яўляюцца пераможцамі рэспубліканскага чэмпіянату сярод фармклубаў. Гэтыя і шматлікі іншыя спартыўныя поспехі – сведчанне плённай работы спартыўнага клуба, які ўзначальвае майстар спорту міжнароднага класа, удзельнік Алімпійскіх гульняў у Атланце, выпускнік факультэта М.М.Коршук.

Нельга не нагадаць таксама выкладчыкаў факультэта В.Д.Падасінава, Н.В.Карашоў, В.І.Кузняцова, Ю.П.Працко, М.А.Кульбакова, В.М.Міхаленю, І.Р.Трафімовіча, Ф.У.Чарапкоўскага, З.І.Чобатаву, А.І.Кулікова і многіх іншых, жыццё і працоўная дзеянасць якіх вельмі цесна звязаны з факультэтам фізічнай культуры.

На здымку: дэканы факультэта (злева направа):
Д.І.Волкаў, А.Ф.Семікоп, Б.М.Зайцаў.

русь... Заставаца дадаць, што ён зараз плюнна працуе загадчыкам кафедры тэорыі і методыкі фізічнай культуры.

У 2000 годзе добра аддаджаны межанізм факультэта фізічнай культуры пе-райшоў у рукі яго выпускніка 1973 года, кандыдата педагогічных навук, дасцэнта Г.І.Нарскіна, які, дарэчы, ў 2003 годзе паспехова абараніў докторскую дысертацыю па педагогіцы. У 2000 г. Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Г.І.Нарскіну прысвоена ганаровая званіце «Заслужаны працоўнік фізічнай культуры і спорту Рэспублікі Беларусь». З прыходам Г.І.Нарскіна факультэт атрымаў новы імпульс у сваім развіцці, паішыўся і ўмацаваліся яго міжнародныя сувязі (найперш з Расіяй).

Факультэт фізічнай культуры працягвае займаць флагманскую пазицію ў Гомельскім рэгіоне і па многіх паказчыках – на рэспубліканскім узроўні. Зараз на факультэце вучыца 386 студэнтаў, дзеянеццаюць пяць кафедр, на якіх працуе 96 выкладчыкаў і лабарантаў. Разам з асноўнай спецыялінсцю студэнты маюць магчымасць атрымаць адну з шасці спецыялізацый: «Дашкольнае фізічнае выхаванне», «Фізічнае разрабілітаты», «Лягчыбная фізічнае культура». Распрацавана мноства вучэбных спецкурсаў, вялася праца па абнаўленню зместу адукацыі і метадычнаму забеспечэнню вучэбнага працэсу. Урэшце, упершыню ў рэспубліцы быў распрацаваны новы вучэбны план падрыхтоўкі спецыялістаў па фізічнай культуре з пяцігадовым тэрмінам навучання, які быў ухвалены Міністэрствам адукацыі і навукі Рэспублікі Беларусь. Між іншым, многі гады дэкан Б.М.Зайцаў быў членам вучебна-метадычнага аб'яднання вну Савецкага Саюза. Спецыялісты факультэта прымалі актыўную ўдзел у распрацоўцы праграмна-норматыўных дакументаў нашай краіны ў галіне фізічнай культуры. Адным з саавтараў першай беларускай праграмы па фізічнаму выхаванні школьнікаў (1992г.) стаў дасцэнт У.М.Старчанка. Дэканты Б.М.Зайцаў, Г.І.Нарскін, Б.А.Царыкаў, М.Р.Кошман працавалі ў складзе рэспубліканскага вучэбна-метадычнага аб'яднання.

На факультэце стала традыцыяй працягненне міжнароднай навуковай канферэнцыі «Проблемы фізічнай культуры на сельніцтве», што праводзяе ва ўмовах неспрыяльных фактараў навакольнага асяроддзя». У ёй прымаюць удзел вучоныя і практикі з усіх рэгіёнаў Беларусі, а таксама з Pacii, Украіны, Польшчы і краін Балты.

Былі наладжаны цесныя сувязі і супрацоўніцтва факультэта з Акадэміяй фізічнага выхавання і спорту Рэспублікі Беларусь, Нацыянальным інстытутам адукацыі, Гомельскім абласным управліннем адукацыі, абласнымі ўпраўленнем па фізічнай культуре спорту і турызму, цэнтрам фізічнага выхавання младзі, Інстытутам павышэння кваліфікацыі настаўнікаў, а таксама вучылішчамі алімпійскага рэзерву, школай вышэйшага спартыўнага майстэрства. Немалаважна, што ўпершыню ў Беларусі ў Гомельскім педагогічнім каледжу была адкрыта адпаведная спецыялізація па фізічнай культуре, загадчык – к.п.н., дасцэнт Б.М.Зайцаў.

Факультэт фізічнай культуры працягвае займаць флагманскую позицію ў Гомельскім рэгіоне і па многіх паказчыках – на рэспубліканскім узроўні. Зараз на факультэце вучыца 386 студэнтаў, дзеянеццаюць пяць кафедр, на якіх працуе 96 выкладчыкаў і лабарантаў. Разам з асноўнай спецыялінсцю студэнты маюць магчымасць атрымаць адну з шасці спецыялізацый: «Дашкольнае фізічнае выхаванне», «Фізічнае разрабілітаты», «Лягчыбная фізічнае культура». Загадчык – к.п.н., дасцэнт Б.М.Зайцаў.

Узгадваючы шлях, які прайшоў факультэт за 55 год, выкладчыкі і супрацоўнікі цэптым словамі адзыўваюцца аб дзеянасці кірауніку вышэйшай навучальнай установы, без непасрэднай дапамогі і патранажу якіх, напэўна, многае бы не адбылося і многія вышыні бы не былі бы звязаны. Акадэмік У.А.Белы і Б.В.Бокуць, член-карэспандэнт НАН Б.Л.Шамятоў, прафесар М.В.Селькін – усе рэктары Гомельскага дзяржуніверсітэта ўнеслі свой ўклад у развіццё факультэта, станаўленне яго традыцый і аўтарытэту. І, бяспрэчна, асаблівія спадзяванні на факультэце ўскладаюцца на новага кірауніка ГДУ, вядомага навукоўцу, прафесара Аляксандра Уладзіміровіча Рагачова, які называе факультэт фізічнай культуры тварам універсітэта, што прадстаўляе і абараняе яго гонар на рэспубліканскай і міжнароднай арэнах.

Калектыву факультэта з аптымізмам глядзіць у будучынню. Ён мае жаданне ісці ў нагу з часам, і для гэтага ў яго ёсць усе неабходнае, а на першы, волыт, прафесіяналізм выкладчыкаў і супрацоўнікаў. З такимі чалавечымі патэнцыяламі задачы – па сілах.

Мы вішуем выкладчыкаў і студэнтаў, выпускнікоў факультэта ўсіх часоў з юбілеем, жадаем здароўя і пленнай працы на высакароднай ніве педагогічнай і навуковай дзеянасці. Хай ваша праца будзе запатрабаванай і ацэненай удзячнымі сучаснікамі і нашчадкамі!

Уладзімір ВАЛЕЎСКІ,
Дзмітрый ЗАЛАМАЙ,
выпускні

